

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАУЛЕННЯ СІАУЗА ПІСЬМЕННІКАЎ БССР

№ 11 (1337)

Субота, 7 лютага 1959 года

Цана 40 кап.

РЭЗАЛЮЦЫЯ ХХІ З'ЕЗДУ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА СІАУЗА

па дакладу таварыша М. С. Хрушчова „Аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады“

(ПРЫНЯТА АДНАГАЛОСНА 5 ЛЮТАГА 1959 ГОДА)

Дваццаць першы з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза сабраўся на важнейшы гістарычны рубяж, калі Савецкая краіна ў выніку найглыбейшых пераўтварэнняў ва ўсіх галінах грамадскага жыцця, на аснове перамогі сацыялізму ўступіла ў новы перыяд свайго развіцця—перыяд разгорнутага будаўніцтва камуністычнага грамадства. Вялікая мэта будовы камунізму, за дасягненне якой змагаліся многія пакаленні людзей, цяпер практычна ажыццяўляецца савецкім народам пад кіраўніцтвам Камуністычнай партыі.

Намячальная праграма камуністычнага будаўніцтва ў Савецкім Саюзе, праграма новага магутнага ўздыму эканомікі, культуры і матэрыяльнага дабрабыту народа, па сваіх грандзёзных маштабах не мае сабе роўных у гісторыі. Самігдасны план развіцця народнай гаспадаркі СССР з'яўляецца канкрэтным усабешчэннем ленынскай генеральнай лініі партыі на сучасным этапе.

З'езд выказае глыбокае задавальненне ходам і вынікамі перададзенага абмеркавання тэзісаў даклада таварыша М. С. Хрушчова аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады. Гэтае абмеркаванне

выклікала ў магутную дэманстрацыю творчай ініцыятывы і актыўнасці савецкага народа, яго згуртаванасці вакол свайго выпрабаванага правядора—Камуністычнай партыі. Увесь савецкі народ аднадушна адобрыў кантрольныя лічы развіцця народнай гаспадаркі, успрымаў самігдасны план як сваю кроўную, родную справу і выказаў поўную гатоўнасць выканаць і перавыканаць яго заданні.

ХХІ з'езд КПСС пастанаўляе:

адобрыць тэзісы і даклад таварыша М. С. Хрушчова аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады;

зацвердзіць кантрольныя лічы развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гг. са зменамі і дапаўненнямі, унесенымі на аснове абмеркавання на з'ездзе і перададзенага абмеркавання тэзісаў;

прапаўняць Цэнтральнаму Камітэту КПСС і Савету Міністраў СССР унесены ў гадавыя планы развіцця народнай гаспадаркі СССР, складзеныя на аснове зацверджаных з'ездам кантрольных лічах, неабходныя ўважлівыя, якія вынікаюць з ходу развіцця народнай гаспадаркі СССР.

га суіснавання краіны з рознымі сацыяльнымі сістэмамі; ажыццяўленне курсу на спыненне „халоднай вайны“ і змякчэнне міжнароднай напружанасці; усмернае ўмацаванне суверэнай сацыялістычнай сістэмы і садружнасці братніх народаў.

Карнай праблемай гэтага самігдасна з'яўляецца праблема максімальнага выйгрышу часу ў мірным эканамічным саборніцтве сацыялізма з капіталізмам. Трэба забяспечыць высокія тэмпы і неабходныя прапарцыі ў развіцці народнай гаспадаркі.

Надаючы першараднае значэнне развіццю прамысловасці і асабліва цяжкай індустрыі, ХХІ з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза лічыць неабходным прадугледзець у самігдасным плане павелічэнне валавой прадукцыі прамысловасці прыкладна на 80 працэнтаў, у тым ліку па групе «А» (вытворчасць сродкаў вытворчасці)—на 85—88 працэнтаў і па групе «Б» (вытворчасць прадметаў спажывання)—на 62—65 працэнтаў. Устанавіць сярэднегадавы прырост валавой прадукцыі ў 1959—1965 гадах па прамысловасці ў цэлым прыкладна 8,6 працэнта, па групе «А»—9,3 працэнта і па групе «Б» — прыкладна 7,3 працэнта.

З'езд лічыць неабходным прадугледзець у самігдасным плане

таў жыццёлагадулі, дасць магчымасць не толькі выканаць, але і перавыканаць самігдасны план як па тэрмінах, так і па аб'ёмах. Заслужоўвае усмернага адobrэння ініцыятыва рэспублік, краёў і абласцей, якія распрацавалі канкрэтныя меры па павелічэнні сельскагаспадарчай прадукцыі ў бліжэйшыя гады і ўзялі абавязальствы ўжо на працягу 1959 года павялічыць вытворчасць мяса ў 2—3 разы і больш. Выкананнем узятых абавязальстваў рэспублікі, краі, вобласці, раёны, калгасы, саўгасы ўнесуць дастойны ўклад у вырашэнне выстаўленага перададзенага калгасам і саўгасам задання дзяляць за кароткі тэрмін Злучанага Штату па вытворчасці мяса і іншай сельскагаспадарчай прадукцыі на душу насельніцтва. Пры гэтым уклад кожнай рэспублікі, краі, вобласці, раёна, калгаса і саўгаса ў ажыццяўленне гэтага задання трэба з'яўляць, на вытворчасці прадуктаў жыццёлагадулі ў разліку на 100 гектараў зямлі.

Каб паспяхова справіцца з вырашэннем вялікіх заданняў, якія ставяцца перад сельскай гаспадаркай у гэтым самігдасі, партыя, савецкія і сельскагаспадарчыя органы абавязаны ўсмерна ўмацоўваць грамадскую гаспадарку калгасаў, ажыццяўляць будыныя меры па далейшай механізацыі і электрыфікацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, паліпшыць арганізацыю працы і на гэтай аснове забяспечыць значны рост прадукцыйнасці працы і зніжэнне сабекошту сельскагаспадарчай прадукцыі. Яшчэ больш павінна ўзрастаць роля саўгасаў як вядучых сацыялістычных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы.

Перыяд, які мінуў пасля ХХ з'езду партыі, быў адным з важнейшых у гісторыі Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы. Ажыццяўляючы рашэнні з'езду і наступных Пленумаў Цэнтральнага Камітэта КПСС, савецкі народ дабіўся выдатных поспехаў у сваім наступальным руху па шляху да камунізму. Гэты перыяд паказаў велізарнае значэнне рашэнняў ХХ з'езду партыі як для камуністычнага будаўніцтва СССР, так і для ўсяго міжнароднага камуністычнага і рабочага руху, для ўмацавання міру на ўсім свеце.

сацыялістычнай сістэмы гаспадаркі на аснове прымянення найвышэй дасягненняў навукі і тэхнікі, усенароднага сацыялістычнага саборніцтва. На гэтай аснове адбываецца няспыннае павышэнне прадукцыйнасці працы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Прадукцыйнасць працы ў прамысловасці ў 1958 годзе ўзрастае ў 10 разоў у параўнанні з 1913 годам і ў 2,6 разоў у параўнанні з 1940 годам пры скарачэнні працягласці рабочага дня.

значнае павелічэнне вытворчасці чорных і каларовых металаў для больш поўнага задавальнення патрабаванняў народнай гаспадаркі. Давесці ў 1965 годзе выработку чыгугу да 65—70 мільянаў тон, сталі—да 86—91 мільяна тон, вытворчасць пракату—да 65—70 мільянаў тон, здабычу таварнай жалезнай руды—да 150—160 мільянаў тон; павялічыць вытворчасць алюмінію прыкладна ў 2,8—3 разы, медзі рафінаванай—у 1,9 раза, значна знізіць выпуск іншых каларавых і асабліва рэдкіх металаў;

Побач з мерамі па далейшым развіццю сельскагаспадарчай вытворчасці неабходна разгарнуць будаўніцтва сілімі калгасаў, саўгасаў і спажывецкай кааперацыі прадпрыемстваў па перапрацоўцы сельскагаспадарчых прадуктаў, усмерна распрацаваць жыллёвае і культурна-бытавое будаўніцтва ў вёсках, весті работу па добраўпарадкаванню вёсак. У сувязі з ростам даходаў у калгасах трэба шырэй ісці на аб'яднанне сродкаў некалькіх калгасаў для будаўніцтва электрастанцый, дарог, прадпрыемстваў па вырабе будаўнічых матэрыялаў, буйных і добра аснашчаных міжкалгасных кансервальных заводаў, пяркаў і іншых прадпрыемстваў.

ХХІ з'езд КПСС цэлым і паасобна адбрае дзейнасць Цэнтральнага Камітэта і правядзення ім будыныя меры ў галіне ўнутранай і знешняй палітыкі. Важнейшыя рашэнні партыі аб перабудове кіравання прамысловасці і будаўніцтвам, аб паскарэнні развіцці хімічнай прамысловасці, аб рэарганізацыі машына-трактарных станцый і далейшым развіццю калгаснага ладу, аб павелічэнні вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі, аб умацаванні сувязі школы з жыццём і далейшым развіццю сістэмы народнай адукацыі маюць велізарнае значэнне для ўздыму эканомікі, развіцця культуры, павышэння дабрабыту працоўных, для будаўніцтва камунізму.

Радам з бурным ростам сацыялістычнай прамысловасці паспяхова развіваецца і сельская гаспадарка. Партыя смела падвергнула вострай крытыцы меўшыя месца ў мінулым памылкі і недахопы ў кіраўніцтве сельскай гаспадаркай, адкінула ўсё, што перашкаджае развіццю калгаснай і саўгаснай вытворчасці, нацэліла праграму крутоста ўздыму сельскай гаспадаркі. Распрацаваныя і ажыццяўленыя партыяй і савецкім народам меры па далейшаму развіццю сельскай гаспадаркі прынеслі намат Радыё выдатныя плодзі. У 1958 годзе нарыхтавана 3 мільярды 500 мільянаў пудоў збожжа, гэта значыць на 1 мільярд 600 мільянаў пудоў больш, чым у 1953 годзе. У выніку асваення дзясатка мільянаў гектараў новых зямель краіна дадаткова атрымала мільярд пудоў збожжа. За апошнія пяцігоддзе ў параўнанні з папярэднім сярэднегадавымі размерамі вытворчасці збожжа павялічылася на 39 працэнтаў. Дасягнутыя вялікія поспехі ў вытворчасці іншых сельскагаспадарчых культур, асабліва цукровых буркоў і бабоўні, а таксама ў развіцці грамадскай жыццёлагадулі.

паскарэнне развіцці хімічнай прамысловасці і асабліва вытворчасці штучнага і сінтэтычнага валакна, пластычных мас і іншых сінтэтычных матэрыялаў, мінеральных угнаенняў. Павялічыць к канцу самігдасна вытворчасць штучных валакнаў у 4 разы, пластычных мас і сінтэтычных смод— больш чым у 7 разоў, мінеральных угнаенняў—прыкладна ў 3 разы;

XXI з'езд КПСС лічыць, што пытанні развіцця ўсіх галін сельскагаспадарчай вытворчасці і ў будучым павінны быць у цэнтры ўвагі партыі, савецкіх і сельскагаспадарчых органаў, усіх прафсаюзаў калгасаў і саўгасаў.

Каб дасягнуць высокай тэмпы росту народнай гаспадаркі, трэба развіць усе віды транспарту. На працягу самігдасна павінна быць ажыццяўлена карынная тэхнічная рэканструкцыя асноўных відаў транспарту, асабліва чыгуначнага, дзе неабходна правесці амену паравозаў сучаснымі эканамічнымі лакаматывамі—электравозамі і цеплавозамі. Трэба таксама ўсмерна павялічыць перавозкі на марскім, рачным, плавярным і аўтаматызаваным транспарце, расшырыць трайбаванні транспарту, выкарыстоўваючы найбольш знамяніта выгадна для данага раёна і характару грузаў віды транспарту. Неабходна развіць тэлефонную сувязь, сетку радыё-вешчальных і тэлевізійных станцый.

У выніку ленынскага курсу Цэнтральнага Камітэта і Савецкага ўрада, самаадданай працы савецкага народа яшчэ больш узраста магутнасць Савецкай дзяржавы і павысіўся яе міжнародны аўтарытэт.

Савецкая краіна мае магутную, усебакова развітую прамысловасць і высокамеханізаваную сельскую гаспадарку. На аснове агульнага ўздыму сацыялістычнай эканомікі няспынна ўзрастае грамадскае багацце краіны, павышаецца матэрыяльны дабрабыт і культура народа. За гады Савецкай улады нацыянальны даход павялічыўся па разліку на душу насельніцтва ў 15 разоў. Рэальныя даходы рабочых і служачых у 1958 годзе ў параўнанні з 1940 годам павялічыліся амаль у два разы, а рэальныя даходы сялян па разліку на аднаго працуючага выраслі больш чым у два разы.

змяненне структуры паліўнага балансу шляхам пераважнага развіцця здабычы і вытворчасці найбольш эканамічных відаў паліва—нафты і газу. Забяспечыць у 1965 годзе здабычу нафты ў колькасці 230—240 мільянаў тон, здабычу і вытворчасць газу—150 мільяраў кубічных метраў, здабычу, вугалю—600—612 мільянаў тон;

З'езд лічыць, што рашаючай умовай паспяховага выканання самігдаснага плана і стварэння матэрыяльна-тэхнічнай базы камунізму з'яўляецца шырокае ўкараненне новай тэхнікі, комплекснай механізацыі і аўтаматызацыі вытворчых працэсаў, спецыялізацыі і кааперацыя на ўсіх галінах народнай гаспадаркі. Ставяцца задачай на працягу самігдасна ліквідаваць цяжкую ручную працу на аснове комплекснай механізацыі вытворчых працэсаў у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, у будаўніцтве, на транспарце. У сувязі з тым, што ажыццяўленне мер па механізацыі і больш шырокай аўтаматызацыі вытворчасці мае не толькі эканамічнае, але і вялікае сацыяльнае значэнне, з'езд даручае Цэнтральнаму Камітэту партыі, мясцовым партыйным органам узяць пад неабходны кантроль ажыццяўленне ўсіх мерапрыемстваў па комплекснай механізацыі і аўтаматызацыі вытворчасці.

Уся дзейнасць Цэнтральнага Камітэта партыі грунтувалася на творчым прымяненні марксісцка-ленынскай тэорыі ў вырашэнні задач камуністычнага будаўніцтва, будавалася на аснове глыбокага вывучэння вопыту мас і пастаяннай сувязі з жывым народам, на ўменні знаходзіць рашучыя звышні ў ладу гістарычнага развіцця, раскрыцця перспектыв, мабілізаваць масы, смела і рашуча ламаць усё аджыўшае, што перашкаджае руху ўперад.

У ажыццяўленні рашэнняў ХХ з'езду КПСС праведзены такія будыныя меры, якія павысілі заробатнай платы нізкапалачавым катэгорыям рабочых і служачых, скарачэнне рабочага дня ў перадытчыны і перадытчыны дні, пераход на скарачаны рабочы дзень рабочых і служачых раз у галіні цяжкай прамысловасці, устанавленне шасці- і чатырохгадзінага рабочага дня для падлеткаў, паліпшэнне забеспячэння працоўных дапамогамі па сацыяльнаму страхаванню; павялічэнне праціласці вольнага часу па пажарнай і рэвалюцыйнай пенсіі рабочым і служачым. Савецкая дзяржава ўсё больш і больш выдзяляе сродкаў на завальненне матэрыяльных і культурных патрабаванняў працоўных.

уважную прадукцыйную харчовай прамысловасці прыкладна ў 1,7 раза, у тым ліку вытворчасць мяса—у 2,1 раза, масла—на 58 працэнтаў, малочнай прадукцыі—у 2,2 раза, цукру—на 76—90 працэнтаў, рыбы—на 60 працэнтаў.

Зварнуць асаблівую ўвагу на развіццё асартыменту і паліпшэнне якасці прамысловых і харчовых тавараў, павелічэнне выпуску прадметаў хатняга ўжытку.

Партыйныя арганізацыі павінны забяспечыць рэчытчую работу ўсіх прадпрыемстваў, каб дзяржаўныя планы з дня ў дзень, з месяца ў месяц выконваліся і перавыконваліся па ўсіх колькасных і якасных паказчыках. Неабходна больш поўна выкарыстаць унутраныя рэзервы і магчымасці прадпрыемстваў для павелічэння выпуску прадукцыі на існуючых магутнасцях, раставіла ўдасканальваць тэхналогію і арганізацыю вытворчасці, паліпшыць выкарыстанне абсталявання, сыравіны і матэрыялаў.

Неабходна настойліва ажыццяўляць далейшае комплекснае развіцце эканамічных раёнаў на аснове найбольш эфектыўнага выкарыстання прыродных рэсурсаў з улікам метаэколагічна спецыялізацыі прадпрыемстваў і даліпшшня кааперацыйнае сувязі паміж прадпрыемствамі і эканамічнымі раёнамі, ліквідацыі нерэчынальных перавозак.

З гэтай дасягненне высокай тэмпы развіцця сацыялістычнага будаўніцтва з'езд лічыць неабходным ажыццяўляць у гэтым самігдасі будыныя меры, уключаючы ў галіне капітальнага будаўніцтва. Аб'ём дзяржаўных капітальных укладанняў у параўнанні з папярэднім самігдасным узрастае ў 1,8 раза і складае суму прыкладна 1940—1970 мільяраў рублёў, што амаль роўна капітальным укладанням у народную гаспадарку за ўсе гады Савецкай улады. Для гэта, каб найбольш рацыянальна выкарыстаць капітальныя ўкладанні, трэба накіраваць вялікія сродкі на рэканструкцыю, расшырэнне і тэхнічнае пераўтварэнне дзеючых прадпрыемстваў, абнаўленне і мадэрнізацыю абсталявання, што дасць магчымасць з меншымі затратамі і хутчэй, чым пры будаўніцтве новых прадпрыемстваў, вырашыць задачы павелічэння выпуску прадукцыі і павышэння прадукцыйнасці працы.

Камуністычная партыя заўсёды перамагае і перамагае дзякуючы сваёй вернасці марксізму-ленынізму, адзінства і згуртаванасці сваіх радоў, непарукалівай сувязі з народам. У ленынскай партыі савецкі народ бачыць свайго выпрабаванага правядора і настаўніка, у яе мудрым кіраўніцтве—азор новых поспехаў камунізму.

Камуністычная партыя выхавала мільёны новых людзей, свядомых будаўнікоў камунізму. У гэтым самае выдатнае дасягненне сацыялістычнага ладу.

У Савецкай краіне дасягнуты сапраўдны росквіт культуры ўсіх нацый і народнасцей, створаны блізняныя магчымасці для ўсебаковага і свабоднага развіцця навукі, тэхнікі, літаратуры і мастацтва. Яркім выразнем высокага індустрыяльна-тэхнічнага ўзроўню нашай краіны і творчага гена савецкага народа з'яўляецца запук першых у гісторыі свету штучных спадарожнікаў Зямлі і першай штучнай планеты, якая робіць свой рух вакол Сонца. Савецкая краіна сваімі велічымі перамогамі ў галіне навукова-тэхнічнай думкі адкрыла новую эпоху ў пазнанні свету. Вялікае значэнне атрымала новая эпоха ў пазнанні свету. Вялікае значэнне гэтаму перамогу ў тым, што яны прадэманстравалі магутны стваральны сілы сацыялізма, які дазваляе і ў інтэлектуальнай, і ў прагрэсу і росквіту. Усе савецкія людзі пачувалі патрыятычнай гордасці за сваю Радзіму, якая ідзе на чале сусветнага навукова-тэхнічнага прагрэсу і смела пракаладае шляхі ў будучыню.

Гэтыя дасягненні ў галіне сельскай гаспадаркі асноўнай задачай з'яўляецца дасягненне такога ўзроўню вытворчасці, які дазволіць поўнацэнна задаволіць патрабніцы насельніцтва ў прадуктах харчавання, а прамысловасці—у сыравіне і забяспечыць усе іншыя патрэбы дзяржавы ў сельскагаспадарчай прадукцыі. Гэтыя заданні павінны быць вырашаны перш за ўсё шляхам значнага павышэння ўраджайнасці ўсіх сельскагаспадарчых культур, павелічэння пагадоўнага жыццёва і дадальнага росту прадукцыйнасці грамадскай жыццёлагадулі.

XXI з'езд КПСС звяртае ўвагу на тое, што для свчасовага выканання намячанага аб'ёмаў капітальных работ трэба прадужыць курс на ўсмернае індустрыялізацыю будаўніцтва, ператварэнне будаўніцтва вытворчасці ў механізаваны пачаты працэс зборкі і мантаж будынкаў і абудаванняў з будынарацыйных элементаў і вузлаў, якія вырабляюцца на заводах. Неабходна паскарэннымі тэмпамі развіваць прамысловасць будаўнічых матэрыялаў, асабліва іменную прамысловасць, павялічыць выроб жалезабетонных канструкцый; трэба смялей ісці на ўзбуйненне будаўнічых арганізацый, паліпшыць практычную справу, канцэнтравач, капітальныя ўкладанні на важнейшых і лускавых аб'ектах, дабіцца скарачэння тэрмінаў будаўніцтва, зніжэння кошту і паліпшэння якасці будаўнічых-мантажных работ.

Наша краіна стала магутнай сацыялістычнай дзяржавай з высокаразвітай эканомікай і перадавой навукай і культурай. У цяперашні час па аб'ёму прамысловай вытворчасці СССР займае першае месца ў Еўропе і другое месца ў свеце. Валавая прадукцыя прамысловасці павялічылася ў 1958 годзе ў параўнанні з 1913 годам у 36 разоў, прычым вытворчасць сродкаў вытворчасці—асновы ўсёй народнай гаспадаркі—узраста ў 83 разы, прадукцыя машынабудавання і металапрацоўкі—у 240 разоў. У 1958 годзе ў нашай краіне выработана каля 55 мільянаў тон сталі, здабыта 113 мільянаў тон нафты, 496 мільянаў тон вугалю, выпрацавана 233 мільярд кілават-гадзін электраэнергіі.

Сур'ёзны поспехі ёсць ва ўздыме лёгкай і харчовай прамысловасці. Выроб прадметаў спажывання ў 1958 годзе павялічыўся ў параўнанні з 1913 годам амаль у 14 разоў, пры гэтым выпуск тавараў культуры-бытавога прызначэння— больш чым у 45 разоў. У цяперашні час прадметы народнага спажывання выпускаецца ў 2,7 раза больш, чым у 1940 годзе.

Гістарычная перамога савецкага народа ў галіне эканомікі і культуры, мерыпрыемствы партыі і ўрада, ажыццяўленыя за апошнія гады, прывялі да дасягнення ўмацавання савецкага ладу і яго непаклічна асновы—саюза рабочага класа і сялянства. Яшчэ больш цеснай стала дружба і ўмацаванне палітычнае адзінства ўсіх братніх народаў Савецкай краіны. Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік паказвае ўсёму свету прыклад камуністычнай садружнасці свабодных і раўнапраўных народаў.

У Савецкім Саюзе, які пракаў чалавечту дарогу да сацыялізма, цяпер дасягнуты такі ўзровень прадукцыйнасці сіл, сацыялістычных вытворчых адносін і культурнага развіцця, які дазваляе ў гэтым самігдасі разгарнуць шырокі фронт будаўніцтва камуністычнага грамадства.

Гэтыя дасягненні ў галіне сельскай гаспадаркі асноўнай задачай з'яўляецца дасягненне такога ўзроўню вытворчасці, які дазволіць поўнацэнна задаволіць патрабніцы насельніцтва ў прадуктах харчавання, а прамысловасці—у сыравіне і забяспечыць усе іншыя патрэбы дзяржавы ў сельскагаспадарчай прадукцыі. Гэтыя заданні павінны быць вырашаны перш за ўсё шляхам значнага павышэння ўраджайнасці ўсіх сельскагаспадарчых культур, павелічэння пагадоўнага жыццёва і дадальнага росту прадукцыйнасці грамадскай жыццёлагадулі.

За самігдасны перыяд агульным павелічэнні валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ў 1,7 раза вытворчасць асобных важнейшых відаў прадукцыі павінны быць дасягнуты да наступных размераў: збожжа—да 10—11 мільяраў пудоў, цукровых буркоў—да 76—84 мільянаў тон, бабоўны-сырцу—да 5,7—6,1 мільяна тон, мяса (у забойнай вазе)—да 16 мільянаў тон, малака—да 100—105 мільянаў тон, бульбы—да 147 мільянаў тон, гародніны ў размерых, якія поўнацэнна задавальнялі б патрабніцы насельніцтва.

Галоўнай лініяй у земляробстве і ў далейшым застаецца ўсмернае павелічэнне вытворчасці збожжа, які асновы ўсёй сельскагаспадарчай вытворчасці. У калгасах і саўгасах ёсць цяпер усе ўмовы для гэта, каб у бліжэйшыя гады ўздым павялічыць ураджайнасць збожжавых культур у сярэднім на 3—4 цэнтнеры з гектара. У галіне жыццёлагадулі асноўнай задачай з'яўляецца павелічэнне вытворчасці мяса, малака, шэраці і яек, што павінна быць дасягнута за кошт павелічэння пагадоў і павышэння прадукцыйнасці ўсіх відаў жыццёва, развіцця птушкагадулі і трысагадулі на калгасных і саўгасных фермах. Трэба яшчэ больш настойліва ўмацоўваць кармавую базу жыццёлагадулі, перш за ўсё за кошт павелічэння вытворчасці кукурузы, бульбы, цукровых буркоў і такіх бядовых кармаў, як канюшыны, люцерна, віка-аўсяныя сумесі, гарох, лубін і іншыя культуры, у адпаведнасці з асаблівасцямі тэрыі ці іншай зоны. Неабходна павялічыць вырочванне соі.

XXI з'езд КПСС звяртае ўвагу на тое, што для свчасовага выканання намячанага аб'ёмаў капітальных работ трэба прадужыць курс на ўсмернае індустрыялізацыю будаўніцтва, ператварэнне будаўніцтва вытворчасці ў механізаваны пачаты працэс зборкі і мантаж будынкаў і абудаванняў з будынарацыйных элементаў і вузлаў, якія вырабляюцца на заводах. Неабходна паскарэннымі тэмпамі развіваць прамысловасць будаўнічых матэрыялаў, асабліва іменную прамысловасць, павялічыць выроб жалезабетонных канструкцый; трэба смялей ісці на ўзбуйненне будаўнічых арганізацый, паліпшыць практычную справу, канцэнтравач, капітальныя ўкладанні на важнейшых і лускавых аб'ектах, дабіцца скарачэння тэрмінаў будаўніцтва, зніжэння кошту і паліпшэння якасці будаўнічых-мантажных работ.

Маючы на ўвазе неабходнасць развіцця будаўніцтва ў гэтым самігдасі і неабходнасць дасягнення максімальнай эканоміі грамадскай працы і выйгрышу ў часе, трэба з асаблівай увагай аднесціся да правільнага размяшчэння прадукцыйных сіл. Трэба звярнуць увагу на далейшае развіцце эканоміі ўсходніх раёнаў краіны, якія маюць велізарны прыродныя рэсурсы. Пры вырашэнні пытанняў аб далейшым нароччэнні вытворчых магутнасцей трэба аддаваць перавагу тым раёнам, дзе ўкладзеныя сродкі змогуць даць найбольшы эканамічны вынік.

Велізарны размах прамысловай вытворчасці і небылага высокія тэмпы яе развіцця дасягнуты дзякуючы перавагам

насіі шырокіх народных мас у будаўніцтве камуністычнага грамадства, разшырэнне функцый грамадскіх арганізацый у вырашэнні дзяржаўных пытанняў, павышэнне арганізацыйнай і выхавальнай ролі партыі і сацыялістычнай дзяржавы, усмернае ўмацаванне саюза рабочых і сялян, друбы народаў СССР;

уважную прадукцыйную харчовай прамысловасці прыкладна ў 1,7 раза, у тым ліку вытворчасць мяса—у 2,1 раза, масла—на 58 працэнтаў, малочнай прадукцыі—у 2,2 раза, цукру—на 76—90 працэнтаў, рыбы—на 60 працэнтаў.

Зварнуць асаблівую ўвагу на развіцце асартыменту і паліпшэнне якасці прамысловых і харчовых тавараў, павелічэнне выпуску прадметаў хатняга ўжытку.

Партыйныя арганізацыі павінны забяспечыць рэчытчую работу ўсіх прадпрыемстваў, каб дзяржаўныя планы з дня ў дзень, з месяца ў месяц выконваліся і перавыконваліся па ўсіх колькасных і якасных паказчыках. Неабходна больш поўна выкарыстаць унутраныя рэзервы і магчымасці прадпрыемстваў для павелічэння выпуску прадукцыі на існуючых магутнасцях, раставіла ўдасканальваць тэхналогію і арганізацыю вытворчасці, паліпшыць выкарыстанне абсталявання, сыравіны і матэрыялаў.

Неабходна настойліва ажыццяўляць далейшае комплекснае развіцце эканамічных раёнаў на аснове найбольш эфектыўнага выкарыстання прыродных рэсурсаў з улікам метаэколагічна спецыялізацыі прадпрыемстваў і даліпшшня кааперацыйнае сувязі паміж прадпрыемствамі і эканамічнымі раёнамі, ліквідацыі нерэчынальных перавозак.

у галіне палітычнай—далейшае ўмацаванне савецкага сацыялістычнага ладу, адзінства і згуртаванасці савецкага народа, развіцце савецкай дэмакратыі, актыўнасці і самадзей-

у галіне ізаляцыйнай—ўмацаванне ідэйна-выхаваўчай работы партыі, павышэнне камуністычнай свядомасці працоўных і перш за ўсё падрастаючага пакалення, выхаванне іх у духу камуністычных адносін да працы, савецкага

РЭЗАЛЮЦЫЯ ХХІ З'ЕЗДУ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

па дакладу таварыша М. С. Хрушчова „Аб кантрольных лічбах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады“

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

міцны эффект. Неабходна, каб партыйныя арганізацыі дабіліся найбольшага захавання інтарсаў дзяржавы, каб у кожнай спынілася малейшыя правы месцітва.

Саветкі Саюз—многонацыянальная сацыялістычная дзяржава, заснаваная на дружбе раўнапраўных народаў, аб'яднаных аднай волі і імкненнем наўхільна ісі ўперад, па шляху камуністычнага будаўніцтва. У нашых планах ярка выражана ленінская нацыянальная палітыка, якая забяспечвае шырокае магчымасці для ўсебаковага развіцця эканомікі і культуры ўсіх народаў.

У сямігадовам плане прадугледжваецца велізарны рост гаспадаркі ўсіх саюзных рэспублік. У кожнай рэспубліцы намечацца развіццё перш за ўсё тых галін гаспадаркі, для якіх ёсць найбольш спрыяльныя прыродныя эканамічныя ўмовы, з тым, каб больш эфектыўна выкарыстаць рэсурсы кожнай рэспублікі і забяспечыць правільнае спалучэнне інтарсаў асобных рэспублік і Саветаў Саюза ў цэлым.

З'езд лічыць важнейшай задачай сямігадовага плана значнае павышэнне прадукцыйнасці грамадскай працы, як галоўнай крыніцы расшырэння сацыялістычнага ўзнаўлення і накіравання, асновы далейшага ўздыму жыццёвага ўзроўню народа. За сямігадовы перыяд прадукцыйнасць працы ў прамысловасці павінна вырастаць на 45—50 працентаў, у будаўніцтве — на 60—65 працентаў, на чыгуначным транспарце — на 34—37 працентаў, у саўгасках — на 60—65 працентаў, у калгасках — прыкладна ў два разы.

Неабходна скарачаць выдаткі вытворчасці з тым, каб за сямігадовы дэбiт зніжэння сабекошту прамысловай прадукцыі не менш чым на 11,5 працента і кошту будаўніча-мануфактурных работ — не менш чым на 6 працентаў.

Усе партыйныя, рэспубліканскія, прафесійныя і камсамольскія арганізацыі абавязаны разгарнуць барацьбу за выкананне і перавыкананне заданняў сямігадовага росту прадукцыйнасці працы, зніжэнню выдаткаў вытворчасці, за найбольшым ражым эканоміі. Неабходна арганізаваць усеагульнае паход супраць усіх форм безгаспадарчасці, марнароўства, надбайных адносін да народнага добра, павысіць адказнасць кіраўнікоў за паліпавенне ўсіх якасных паказчыкаў дзейнасці прадпрыемстваў, будоўляў, асабліва за зніжэнне сабекошту і павышэнне якасці прадукцыі. Трэба ўсмярзаваць умяцоўваць гаспадарчы разлік у прамысловасці, на транспарце і ў сельскай гаспадарцы.

XXI з'езд КПСС лічыць, што ў сучасных умовах, калі дасягнуць велізарных поспехі ў развіцці прамысловасці і сельскай гаспадаркі, ёсць усе ўмовы для таго, каб у бліжэйшы час савецкі народ жыў яшчэ лепш, з больш поўным задавальненнем сваіх матэрыяльных і духоўных патрэбнасцей. З гэтай мэтай прадугледжваецца ў сямігадовым плане:

— рост нацыянальнага даходу на 62—65 працентаў, што павінна забяспечыць значнае павышэнне народнага спажывання, фонд спажывання за сямігадовы перыяд павялічыцца на 60—63 праценты;

— павышэнне за сямігадовы перыяд рэальных даходаў рабочых і служачых на адно працоўнага ў сярэднім на 40 працентаў і павелічэнне рэальных даходаў калгасніц у тым жа перыядзе на 40 працентаў; адмену ў бліжэйшыя гады спажывання падатку з насельніцтва;

— павышэнне мерпрыемстваў па ўпарадкаванню заробітчы плаці і павышэнню заробітчы плаці нізкапалачываемых рабочых і служачых на працягу сямігадовага з 270—350 рублёў да 500—600 рублёў у месяц;

— павышэнне мінімальнага размеру пенсій па старасці з 300 рублёў у цэпраты час да 400 рублёў у месяц у годзе і з 255 да 340 рублёў пенсіянерам, якія пастаянна жывуць у сельскай мясцовасці і звязан з сельскай гаспадаркай, а таксама павышэнне мінімальнага размеру пенсій па інваліднасці і з выпадку страці кармільды;

— значнае паліпавенне гандлёвага і бытавога абслугоўвання насельніцтва, расшырэнне сеткі прадпрыемстваў грамадскага харчавання і зніжэнне цен на прадукцыю прадпрыемстваў грамадскага харчавання;

— павелічэнне колькасці школ-інтэрнатаў, дзіцячых сяляў, дзіцячых садоў, дамоў для састарэлых;

— шырокі размах жыллёвага і камуніальнага будаўніцтва з тым, каб на працягу сямігадовага перыяду будаваць жылых дамоў у гарадах і рабочых пасёлках агульнай плошчай 650—660 мільянаў квадратных метраў, або каля 15 мільянаў квадратных метраў у сельскай мясцовасці пабудова, сілімі калгаснікаў і сельскай інтэлігенцыі каля 7 мільянаў дамоў;

— ажыццяўленне мерпрыемстваў па скарачэнню рабо-

чага дня і рабочага тыдня. Завяршыць у 1960 годзе пераход рабочых і служачых на сямігадовы рабочы дзень, а рабочых выдучых прафесій у агульнай і гораўнаўднай прамысловасці, занятых на падземных работах, — на сямігадовы рабочы дзень. Ажыццявіць у 1962 годзе пераход рабочых і служачых з сямігадовым рабочым днём на 40-гадзінны рабочы тыдзень. Пачынаючы з 1964 года, распачаць паступова пераход рабочых, занятых на падземных работах і ў вытворчасці са шкіднымі ўмовамі працы, на 30-гадзінны рабочы тыдзень і ўсіх астатніх работнікаў — на 35-гадзінны рабочы тыдзень з двума выходнымі днямі ў тыдзень пры 6—7-гадзінным рабочым дні;

— павелічэнне аб'ёму рознічнага тавараабароту дзяржаўнага і кааператывага гандлю прыкладна на 62 праценты. Значна расшырыць продаж насельніцтву прадуктаў жылёва-гадоўлі, раслінных тлушчаў, цукру, фруктаў і цытрусавых, важнейшых прамысловых тавараў — тканін, адзення, біліянаў, абутку, а таксама тавараў культуры-бытавога і гаспадарчага прызначэння, асабліва тавараў, якія аблягчаюць працу жанчын у быце.

Ажыццяўленне ўсіх гэтых мерпрыемстваў з'явіцца новай найбольшай заваявай працоўных нашай краіны, яркім выражаннем нястомных клопатаў Камуністычнай партыі і Саветаў Радаў аб дабрабыце савецкага народа.

XXI з'езд КПСС лічыць, што ажыццяўленне грандыёзнага плана камуністычнага будаўніцтва патрабуе ад партыйных, савецкіх, прафесійных і камсамольскіх арганізацый далейшага паліпавення ўсіх работ па выхаванню савецкіх людзей, павышэнню іх свядомасці і актыўнасці, фармаванню новага чалавека ў духу калектывізму і праўдывасці, усведамлення грамадскага абавязку, у духу сацыялістычнага інтэрнацыяналізму і патрыятызму, наўхільнага захавання высокіх прынцыпаў камуністычнай маралі.

Камуністычнае выхаванне працоўных, пераходнае перахадзіць у сямігадовы перыяд павінна быць пастаўлена ў цэнтры ўвагі і дзейнасці партыйных, савецкіх, прафесійных, камсамольскіх і іншых грамадскіх арганізацый. Неабходна працягваць неспыраўна барацьбу з варожай буржуазнай ідэалогіяй. У ідэалогічнай рабоце партыі важную ролю павінны адыграць прапаганда і агітацыя, друк, кіно, радыё і тэлебачанне, культура-асветныя ўстановы.

Трэба завяршыць асабліва ўвагу на камуністычнае выхаванне падрастаючага пакалення. Партыйныя і савецкія арганізацыі павінны забяспечыць наўхільнае ажыццяўленне ўсіх мерпрыемстваў, звязаных з перабудовай сярэдняй і вышэйшай школы, дабiцца таго, каб савецкая школа, цесна ўзв'язваючы навучанне з вытворчасцю, з практыкай камуністычнага будаўніцтва, рыхтавала ўсебакова адукаваных і свядомых грамадзян, спецыялістаў сярэдняй і вышэйшай кваліфікацыі.

У сучасны перыяд пабудовы камуністычнага грамадства ўсё большае значэнне набывае навука. Адзаканна велізарны дасягненні савецкай навуцы па ўсіх галінах ведаў, асабліва ў галіне ядзернай фізікі і атамнай энергетыкі, реактыўнай авіяцыі і ракетнай тэхнікі, з'езд лічыць неабходным дасягнуць на працягу сямігадовага перыяду хуткага развіцця ўсіх галін навуцы, ажыццяўлення важных тэарэтычных і даследаўчых, якія забяспечваюць далейшы навукова-тэхнічны прагрэс. З гэтай мэтай прадугледжваецца шырокае праграму навукова-даследчых работ, скаантраваўшы навуковыя сілы і сродкі на важнейшыя напрамкі, якія маюць практычнае і тэарэтычнае значэнне. Трэба пастаянна ўмяцоўваць сувязі навуковых устаноў з практыкай, шырока і хутка ўзраўнаць у народную гаспадарку навуковыя дасягненні навуцы і тэхнікі, смялей весці эксперыментальную і канструктарскую работу.

У галіне грамадскіх навук, асабліва перад эканамічнай навукай, стаць задачай творчага абгульнення волты гаспадаркай і культуры будаўніцтва і даследавання новых пытанняў, выступаючых жыццём. Неабходна глыбока вывучаць заканамернасці пераходу да камунізму, усебакова аналізаваць важнейшыя працэсы, якія адбываюцца ў сацыялістычным свеце, выражанае буржуазна-ідэалогію, змагацца за чыстату марксіска-ленінскай тэорыі.

Гэтае сямігадовы перыяд павінна азнаменавана далейшым развіццём сацыялістычнай культуры. Дзеянне літаратуры, тэатра, кіно, музыкі, скульптуры і жывапісу заклякана яшчэ вышэй узровень ідэяна-мастацкай ўзровень сваёй творчасці, быць і ў далейшым актыўнымі памочнікамі партыі і дзяржавы ў справе камуністычнага выхавання працоўных, у прапаганда-дэ камуністычнай маралі, у развіцці многанацыянальнай сацыялістычнай культуры.

III.

Прынцып: ад кожнага — па здольнасцях, кожнаму — па працы. Размержаванне працы забяспечвае матэрыяльную зацікаўленасць людзей у выніках вытворчасці, стымуюць рост прадукцыйнасці працы, павышэнне кваліфікацыі работнікаў, удасканаленне тэхнікі вытворчасці; яно адзінае таксама вялікую выхавальную ролю, прымуцае людзей да сацыялістычнай дысцыпліны, робіць працу ўсеагульнай і абавязковай. Ураўнальнае размержаванне прыняло б да працягання накопленыя сродкі і нанесла б шкоду будаўніцтву камунізму.

З развіццём сацыялістычнага грамадства і ростам свядомасці мас у вышэй унімаецца працоўны энтузіязм савецкіх людзей, растуць іх клопаты аб грамадскім дабрабыце, ліквідацыя імяне да нальвы, усё большае значэнне набываюць маральныя стымлы да працы на карысць грамадства.

Пераход да размержавання па патрэбнасцях будзе ажыццяўляцца паступова, па меры развіцця прадуцыйных сіл, калі будзе дасягнута багачэ ўсіх неабходных прадметаў спажывання і калі ўсе людзі добраахвотна і незалежна ад меры атрымання матэрыяльных дабраў будзь працаваць на сваіх здольнасцях, усведамляючы, што гэта неабходна для грамадства.

Ужо цяпер у савецкім грамадстве значная і ўсё ўзрастаюча частка матэрыяльных і культурных дабраў размержавана бясплатна і выглядае пенсій, стыпендыяў для навучэнцаў, дапамог міагадзетным маці, сродкаў па будаўніцтва і ўтрыманне школ і бальніц, дзіцячых ясляў, інтэрнатаў, а таксама клубав, бібліятэк і іншых устаноў культуры. Гэтая доля грамадскага фонду спажывання будзе ўсё больш павялічвацца, што з'явіцца важнай прадпсылкай для паступовага пераходу да камуністычнага прынцыпу размержавання.

З'езд адзначае, што ў сучасных умовах галоўным напрамкам у развіцці сацыялістычнай дзяржавы з'явіцца ўсемернае развіццё дэмакратыі, прыцягненне ўсіх грамадзян да ўдзелу ў кіраўніцтве гаспадаркам і культурным будаўніцтвам, у кіраванні грамадскімі справамі. Неабходна павысіць ролю Саветаў як масавых арганізацый працоўных. Многія функцыі, якія выконваюцца цяпер дзяржаўнымі арганізацыямі, паступова павінны пераходзіць у веданне грамадскіх арганізацый. Пытанні культурына абслугоўвання насельніцтва, аховы здароўя, фізкультуры і спорту павінны вырашацца пры актыўным і шырокім удзеле грамадскіх арганізацый. У справе захавання правілаў сацыялістычнага супольнага жыцця ёсць больш важную ролю заклякана адтрымваць народная міліцыя, таварыскія суды і падобныя на іх самадзейныя органы, якія павінны пачаць з дзяржаўнымі ўстановамі выконваць функцыі аховы грамадскага парадку і правы грамадзян, папярэджаць прывілеізму, якія наносіць шкоду грамадству.

Пераход асобных функцый ад дзяржаўных арганізацый да грамадскіх арганізацый не аслабіць ролі сацыялістычнай дзяржавы ў будаўніцтве камунізму, а расшырыць і ўмяце палітычную аснову сацыялістычнага грамадства, забяспечыць далейшае развіццё сацыялістычнай дэмакратыі. Савецкая дзяржава зможа яшчэ большае ўвагу скаантраваць на развіцці эканомікі, якая з'явіцца матэрыяльнай асновай нашатага ладу.

Сацыялістычная дзяржава заклякана выконваць выключна важныя задачы ў галіне абароны міру, у галіне абароны краіны ад пагрозы ваеннага нападу з боку імперыялістычных дзяржаў. Пакуль існуе агрэсіўны імперыялістычны лагер, Савецкая дзяржава абавязана ўмяцоўваць і ўдасканальваць сла-

ныя Узброеныя Сілы — армію і флот, якія стаць на варце сацыялістычнай заваяў і мірнай працы савецкага народа. Неабходна ўмяцоўваць органы дзяржаўнай бяспекі, вострыя якіх перш за ўсё накіравана супраць агентыры, заслаемай

З'езд выказвае шчырую ўпэўненасць, што ажыццяўленне сямігадовага плана яшчэ больш умяце пазіцыі Саветаў Саюза і сусветнага сацыялістычнага лагера як магутнай апоры міру і прагрэсу, прывядзе да далейшага росту сіл міру і аслаблення сіл ваіны. Паспехі сямігадовага плана з'явіцца найбольшым трыумфам усеагульнага вучня марксіска-ленінскага, свядчаннем перавагі сацыялізма перад капіталізмам. Яны прыцягнуць на бок сацыялізма мільёны новых прыхільнікаў.

Сямігадовы план адкрывае новы этап эканамічнага спаборніцтва сацыялізма з капіталізмам. Пяцігодка працы савецкага народа, які ідзе па ланіскай шляху, узяла нашу краіну на такую вышыню, што яна можа цяпер паспяхова спаборнічаць з эканамічным адносинам са Злучанымі Штатамі Амерыкі, выйграць гэтае спаборніцтва і пакінуць заду выдучую капіталістычную дзяржаву. Рашаючае значэнне пры гэтым будзе мець высокія тэмпы росту вытворчасці ў нашай краіне.

У выніку выканання сямігадовага плана Саветкі Саюз будзе выпускаць прамысловай прадукцыі на душу насельніцтва больш, чым цяпер выпускае яе ў найбольш развітых капіталістычных краінах Еўропы—Англіі і Заходняй Германіі, і выйдзе на гэтым паказчыку на першае месца ў Еўропе. Па абсалютнаму выпуску некаторых галоўнейшых відаў прадукцыі Саветкі Саюз перавысць, а па іншых — наблізіцца да пяціраўняна ўзроўню прамысловай вытворчасці ў Злучаным Штатах Амерыкі. Да гэтага часу вытворчасць важнейшых прадуктаў сельскай гаспадаркі ў цэлым і на душу насельніцтва перавысць сучасны ўзровень ЗША. Пасля гэтага спаборніцтва прыкладна паче год, каб дагнаць і пераўзыхіць Злучаныя Штаты Амерыкі па выпуску прамысловай прадукцыі на душу насельніцтва. Такім чынам, да гэтага часу, а магчыма і раней, Саветкі Саюз выйдзе на першае месца ў свеце як па абсалютнаму аб'ёму вытворчасці, так і па выпуску прадукцыі на душу насельніцтва. Гэта будзе сусветна-гістарычная перамога сацыялізма ў мірным спаборніцтве з капіталізмам.

Іншая лінія развіцця характэрна для капіталістычных краін. Агульным крыжам капіталізма працягвае паглыбляцца ў выніку росту сіл сацыялізма, распаду каланіяльнай сістэмы і абвастрэння ўнутраных сацыяльных супярэчнасцей. Паўстаюць капіталістычнай эканомікі ўзрастае, і яна перажывае адно крызіснае падзенне вытворчасці за другім. Ні гонка ўзбраенняў, ні іншыя меры, якія прымаюць капіталістычныя дзяржавы, не могуць знішчыць прычыну крызісаў. Супярэчнасці капіталізма працягваюць накоплівацца, рыхтуючы новыя катастрофы.

На сусветнай арэне ідзе эканамічнае спаборніцтва сусветнай сістэмы сацыялізма з сусветнай сістэмай капіталізма. Эканаміка ўсіх краін сусветнай сацыялістычнай сістэмы развіваецца бурнымі тэмпамі. Высокія тэмпы росту вытворчасці — гэта агульная заканамернасць сацыялізма, падтрыманая цяпер на воліце ўсіх краін сацыялістычнага лагера. У выніку сацыялістычнай індустрыялізацыі і пераходу сялянства на кааператывны шлях некаторыя краіны народнай дэмакратыі ўжо ўступілі ў перыяд завяршэння будаўніцтва сацыялізма.

У выніку выканання і перавыканання сямігадовага плана, а таксама высокіх тэмпаў развіцця эканомікі краін народнай дэмакратыі сусветная сацыялістычная сістэма, паводле падлікаў эканамістаў, будзе вырабляць больш, чым палавіну ўсёй сусветнай прамысловай прадукцыі. Тым самым будзе забяспечана перавага сусветнай сістэмы сацыялізма перад сусветнай сістэмай капіталізма ў матэрыяльнай вытворчасці — у рашаючай сферы чалавечай дзейнасці.

Асаблівае азнаменавана развіццё сацыялістычных краін заклякана ў тым, што на меры іх руху ўперад умяцоўваецца іх узаемаадносін, а сацыялістычная сусветная сістэма яшчэ больш агрутаваецца. Прама процілегла тэндэнцыя пануе ў капіталістычным свеце, дзе рост вытворчасці ў той ці іншай краіне вядзе да паглыблення супярэчнасцей паміж капіталістычнымі дзяржавамі, да ўзмацнення канкурэнтнай барацьбы і да ўзмацнення сутыкненняў.

З далейшым ростам і ўмацаваннем сусветнай сістэмы сацыялізма будучы паспяхова развіваецца і ўсе сацыялістычныя краіны. Эканамічна адстаўшыя ў мінулыя гады, абіраючыся на вопыт іншых сацыялістычных краін, на супрацоўніцтва і ўзаемадапамогу, хутка падцягваюць сваю эканоміку і культуру. Такім чынам выраўноўваецца агульная лінія эканамічнага і культурнага развіцця ўсіх сацыялістычных дзяржаў, паскоранымі тэмпамі будучы ствараць прадпсылку для пераходу іх ад першай фазы камунізму да другой і гэтай фазы. Набліжаецца той час, калі гэтыя краіны, як і Саветкі Саюз, будучы будаваць камуністычнае грамадства.

Саветкі Саюз лічыць сваёй важнейшай задачай і ў далейшым садзейнічаць умацаванню адзінства сацыялістычных краін, развіццю цесных эканамічных і культурных сувязей паміж імі, яшчэ большае згуртаванню братняй самі свабодных народаў на аснове вялікіх ідэй марксіска-ленінскага, прынцыпаў пралетарскага інтэрнацыяналізма.

З'езд лічыць, што ажыццяўленне сямігадовага плана, а таксама планаў іншых сацыялістычных краін створыць яшчэ больш спрыяльныя ўмовы для вырашэння асноўнай праблемы сучаснасці — захавання ўсеагульнага міру. Выпад, зроблены XX з'ездам партыі аб тым, што фатальнай немінучасці ваіны няма, паўсюмна пацвердзілася. Цяпер ёсць велізарныя сілы, здольныя абараніць мір, а ў выпадку, калі імперыялістычныя агрэсары паспрабуюць развязаць ваіны, нанесці ім скарнальныя паражэнне. Агрэсія імперыялістычных дзяржаў супраць сацыялістычнага лагера можа мець толькі адзін выхад — гібель капіталізма.

Новыя поспехі краін сацыялістычнага лагера прывядуць да росту і ўмацавання міралюбівых сіл ва ўсім свеце. Да дзяржаў, якія выступаюць за ўмацаванне міру, будучы дадуць усе новыя краіны. У свядомасці народаў яшчэ глыбей унікаецца ідэя неадпунчалнасці ваіны. Абіраючыся на магутнасці лагера сацыялізма, міралюбівыя народы змогуць тады прымуцаць вялікімі колы імперыялізма адмовіцца ад планаў развязаць новыя ваіны. Такім чынам, яшчэ да поўнай перамогі сацыялізма на зямлі, пры захаванні капіталізма ў частцы свету, узнікне рэальная магчымасць выключыць сусветную ваіну з жыцця чалавечыа грамадства.

Адзак у цяперашні час магчымасць развязаць ваіны імперыялістычна існае і неглыб неадпунчалнасць небяспекі ваіны. Таму сацыялістычныя краіны, усе міралюбівыя сілы павінны падтрымліваць найбольшую пільнасць і ўмацаванне барацьбы за захаванне міру.

Асноўнай крыніцай ваеннай небяспекі працягвае заставацца агрэсіўны курс амерыканскага імперыялізма, які адлюстроўвае імяне капіталістычнай маапоўлі ЗША да сусветнага панавання. Правячыя колы Злучаных Штатаў Амерыкі, а таксама Заходняй Германіі, Англіі, Францыі і іншых краін, якія ўхваляюць у агрэсіўны Паўноацэанічны блок, працягваюць накопліваць атамную зброю, адмаўляюцца ад мірнага ўрагування міжнародных праблем, пастаянна прамакуюць ваенныя канфлікты ў розных раёнах сусвету. Пры гэтым роля асноўнай ударнай сілы Паўноацэанічнага саюза адводзіцца Заходняй Германіі, якая ператварыцца ў галоўную атамную і ракетную базу гэтага саюза. Мілітарызм і рваннізм у Заходняй Германіі ўзніклі галаву і пагражаюць міралюбівым народам.

Імперыялістычная агрэсія, як паказвае вопыт апошніх

IV.

год, пагражае народам самых розных раёнаў свету. Імперыялістычны дзяржавы. Функцыі абароны сацыялістычнай Айчыны, якія выконваюцца цяпер дзяржавай, могуць амерыці толькі тады, калі паўсюмна будзе ліквідавана небяспека нападу з боку імперыялістаў.

Агрэсіўнаму курсу заходніх дзяржаў процістаяць міралюбівы курс Саветаў Саюза і ўсіх сацыялістычных дзяржаў, падтрымліваемы міралюбівымі народам. Дзякуючы шчырай пазіцыі краін сацыялістычнага лагера і міралюбівых дзяржаў Усходу ў апошнія гады ўдалося ў самім зародку паўстаць ачагі ваіны на Блізкім і Сярэднім Усходзе, на Далёкім Усходзе, а таксама сарваць іншыя планы імперыялістаў.

XXI з'езд аднадушна адабрае ланіскае міралюбівую знешнюю палітыку Саветаў Радаў, якая стварае непераадольныя перашкоды на шляху імперыялістычнай агрэсіі. Своечасова і правільна з'яўляюцца падтрыманні ў апошні час Саветкім Саюзам мерпрыемстваў, накіраваных на мірнае вырашэнне германскага пытання, дасягненне пагадненняў аб спыненні выпрабаванняў і поўнай забароне ядзернай зброі, аб разабранні і спыненні «халоднай ваіны», аб скаантраваўшы кіраўнікоў урадаў.

З'езд даручае Цэнтральнаму Камітэту партыі і Саветкіму Ураду і ў далейшым паслядоўна змагацца за ажыццяўленне гэтых і іншых прапаноў, накіраваных на забяспечэнне міру і бяспекі народаў.

Намаганні ўсіх міралюбівых народаў неабходна ачысціць міжнародную атмасферу ад пабухторшчыцкіх заклякаў да ваенных нападаў, дабівацца ўстаўлення ўзаемага давер'я і супрацоўніцтва паміж дзяржавамі незалежна ад іх сацыяльнага ладу. Важную ролю ў змякчэнні міжнароднай напружанасці і ўмацаванні ўзаемага давер'я павінна адыграць шырокае развіццё сусветнага гандлю, культурнага абмену і іншых форм сувязі народаў. Аздаўленню міжнародна абстаўніцка магло б у рашаючай ступені садзейнічаць паліпавенне адносін паміж Саветкім Саюзам і Злучанымі Штатамі Амерыкі, які дзюма вялікімі дзяржавамі, якія нясуць асабліва адказнасць за лёс усеагульнага міру.

Саветкі Саюз, кіруючыся ланіскай прынцыпамі мірнага суіснавання, будзе наўхільна дабівацца ўсебаковага супрацоўніцтва з усімі дзяржавамі. Узростаюча магутнасць Саветаў Саюза, які ўсяго сацыялістычнага лагера, новыя поспехі савецкай навуцы і тэхнікі цалкам пастаўлены на службу міру і бяспекі народаў.

З'езд разглядае ажыццяўленне сямігадовага плана як новы доказ выканання працоўных Саветаў Саюза свайго інтэрнацыянальнага абавязку перад міжнародным рабочым і камуністычным рухам, перад усім прагрэсіўным чалавечым. Новыя поспехі ў будаўніцтве камуністычнага грамадства паслужаць магутнай маральнай падтрымкай для ўсіх сіл, якія змагаюцца за мір, дэмакратыю і сацыяльны прагрэс. Такія падтрымка мае асаблівае значэнне ў перыяд, калі ў капіталістычных краінах павялічваецца аднакі новага наступлення рэакцыі і фашызма.

Пераход рэакцыйнай буржуазіі да адкрытай дыктурны з'яўляецца аднакай не слабасці, не нездольнасці ўтрымаць сваё панаванне парламентарнымі метадамі. Разам з тым нельга забываць, што ва ўмовах нічым не абмежаванай дыктурны рэакцыя атрымлівае больш магчымасцей разгарнуць разпрасці і тэрор, падаўляць апазіцыйны рух, апрацоўваць у патрэбны ей духу масы, зараджаць іх ядам павізізма, развязаць сабе рукі для ваенных авантур. Народы павінны быць пільнымі, заўсёды гатовымі даць адпор наступленню рэакцыі і пагарзе адраджэння фашызма. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што фашызм можа арадацца ў новых, а не толькі ў старых формах, ужо скампраметаваных у вачах народаў. Адзінства дэмакратычных сіл, у першую чаргу рабочага класа, — гэта самая надзейная перашкода на шляху фашыскай небяспекі. Паспяховы курс Саветаў Саюза на шляху камунізму, перамогі ўсіх сацыялістычных краін, паслядоўна барацьба за мір адкрываюць спрыяльныя перспектывы для дасягнення адзінства дзеяўчых рабочага класа як у міжнародным, так і ў нацыянальным маштабах. У кожнай класвай барацьбы шырока масы сацыял-дэмакратычных рабочых і іх арганізацыі ў капіталістычных краінах будучы усё больш усведамляць новыя магчымасці, якія адкрываюцца перад міжнародным рабочым класам у сувязі з поспехамі сацыялізма, і трэба спадзявацца, што яны пойдзю разам з іншымі атрадамі рабочага класа і шырокімі дэмакратычнымі слаямі для таго, каб перагарадзіць шлях фашызму і ваіне.

З'езд з задавальненнем адзначае, што Наряды прадстаўнікоў камуністычных і рабочых партыі ў лістападзе 1957 года прадэманстравалі поўнае адзінства поглядаў братніх партыі. Дэкарацыя Наряды аднадушна адабраў ўсім камуністычным і рабочым партыям і стала блызой праграмай дзеяўчых сусветнага камуністычнага руху. Правільнасць вывадаў Дэкарацыі поўнаса пацвердзена жыццём. Пасля лістападаўскіх Наряд умацавалася агрутаванасць у радах камуністычных партыі і ва ўсім міжнародным камуністычным руху на ідэальна аснове марксіска-ленінскага. Развіццём ідэяна і палітычна разбіт ушчэнт.

Усе марксіска-ленінскія партыі аднадушна асудзілі рэвізіянісцкую праграму Саюза камуністаў Югаславіі. Тэорыя і практыка югаслаўскага кіраўніцтва азначае адход ад павінна рабочага класа, ад прынцыпаў міжнародна пралетарскай са

РЭЗАЛЮЦЫЯ ХХІ З'ЕЗДУ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

па дакладу таварыша М. С. Хрушчова „Аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады“

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й і 2-й стар.)

людзей рабочага класа, калгаснага сялянства, савецкай інтэлігенцыі. За час, які мінуў пасля ХХ з'езду, партыя паспяхова праводзіла лінію на разгортванне ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, крытыкі і самакрытыкі, павышэнне актыўнасці партыйных мас. Цэнтральны Камітэт, мясцовыя партыйныя арганізацыі вялі рашучую барацьбу за аднаўленне і далейшае развіццё ленинскіх норм партыйнага жыцця і прынцыпаў калектыўнага кіравання.

Увесь вопыт барацьбы за перамогу сацыялізму і камунізму паказвае, што ў працэсе будаўніцтва камуністычнага грамадства роля партыі, як выправажанага авангарда народа і вышэйшай формы грамадскай арганізацыі, усё больш узростае.

Выкананне сямігадовага плана запатрабуе далейшага павышэння ўзроўню ўсёй ідэйна-палітычнай і арганізатарскай работы партыі, актыўнай мабілізацыі творчых сіл савецкага народа. Неабходна дасягнуць да сямігадовага ўзросту ўсіх працоўных, арганізаваць і накіраваць намаганні кожнага калектыву на іх выкананне, рашуча выкарыстаць недахопы, пераадолюваць цяжкасці, якія сустракаюцца ў рабоце.

Поспех плана будзе вырашальна непасрэдна на прадпрыемствах і будоўлях, у калгасах і саўгасах, у навуковых установах. У сувязі з гэтым яшчэ больш павышаецца роля мясцовых партыйных органаў, парэйных партыйных арганізацый, закліканых мабілізаваць і арганізаваць масы на ажыццяўленне канкрэтных вытворчых заданняў. Партыйныя арганізацыі абавязаны дабіцца, каб на кожным прадпрыемстве, у кожным калгасе, саўгасе і ўстаноўе была створана атмосфера творчай працы і вытворчага ўдзелу. Трэба памітаць, што перамогі не прыдуць самі па сабе, іх трэба заваяваць і замацаваць.

Заключэнне да выканання планаў камуністычнага будаўніцтва, партыйныя арганізацыі, прапагандысты і агітатары павінны ў асяня і даходлівай форме растлумачваць, што такое камунізм, якія вялікія дэбарты яшчэ ён людзям, усмерна падтрымліваюць і развіваюць камуністычныя формы працы. Арганізатарска і выхавальна дзейнасць партыі, усё сродкі яе ідэалагічнай работы павінны садзейнічаць паспяховаму вырашэнню задач камуністычнага будаўніцтва. Неабходна дабіцца, каб кожны працаўнік лепш выкарыстоўваў машыну, станок, аргат, трактар, камбайн, прымяняючы перадавыя метады працы.

З'езд лічыць, што ў ажыццяўленні сямігадовага плана пераважную ролю належыць кадрам партыі і дзяржавы. Трэба паліпшаць справу рэстаўцыі і выхавання кадраў, вылучаючы на кіруючую работу людзей падрыхтаваных, прычыповых, валодаючых пачуццём новага, якія аддавалі б усё сілы і ведаў на карысць народа, уносілі б у работу большае шчырасці, былі б непрымырлівымі да недахопаў. Неабходна смелай вылучаць маладыя кадры, даць ім магчымасць на практычнай рабоце праявіць свае здольнасці.

Партыйныя арганізацыі абавязаны ўмацоўваць кваліфікаванымі кадрамі асяцячыя прадпрыемствы, калгасы, саўгасы і раёны, падбіраючы добрых арганізатараў і спецыялістаў, якія змогуць прывесці ў рух вялікія рэзервы, арганізаваць людзей і ўзняць асяцячыя ўчасткі.

Абавязак партыйных арганізацый — выхоўваць нашы кадры, усіх камуністаў у духу высокай патрабавальнасці, адказнасці за даручаную работу, вернага служэння народу, справе камунізму. Неабходна сістэматычна павышаць тэарэтычны ўзровень нашых кадраў, іх марксісцка-ленинскую падрыхтоўку.

У павышэнні арганізатарскай работы партыі і мабілізацыі мас на вырашэнне задач камуністычнага будаўніцтва усё большае значэнне набывае паспяховае правядзенне ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, разгортванне крытыкі і самакрытыкі, якія магутнага сродку ліквідацыі недахопаў у рабоце і руху ўперад.

На дыяспарным этапе развіцця грамадства яшчэ больш узростае роля Саветаў дэпутатаў працоўных. Рэспубліканскія, краёвыя, абласныя, гарадскія, раённыя і сельскія Саветы павінны штодзёна займацца важнейшымі пытаннямі работы прамысловых прадпрыемстваў і будоўляў, калгасаў і саўгасаў па выкананню заданняў сямігадовага плана, калектываў савецкіх органаў будзе тым больш пэўнай, чым больш будзе абірацца яны на актыўнасць мас, дабіцца далейшага распаўсюду сацыялістычнай дэмакратыі, рашуча выкарыстаць элементы цяганні і бюракратызму.

Неабходна ўнесці некаторыя змены і дапаўненні ў Канстытуцыю СССР. З часу прыняцця Канстытуцыі адбыліся важныя змены ў палітычным і эканамічным жыцці Савецкага Саюза, змянілася і міжнародная абстаноўка. Усе гэтыя змены трэба было б адлюстраваць і заканадаўча замацаваць у Канстытуцыі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

У мабілізацыі шырокіх мас на барацьбу за паспяховае выкананне сямігадовага плана вялікую работу трэба будзе правесці прафсаюзнымі арганізацыямі. Прафсаюзы закліканы развіваць актыўнасць рабочага класа і ўсіх працоўных, яшчэ шырэй разгарнуць сацыялістычнае спаборніцтва за выкананне і перавыкананне дзяржаўных заданняў на кожным прадпрыемстве, падтрымліваць наватары і вынаходніцтва, перадавіку вытворчасці, пашыраць іх вопыт. Прафсаюзы абавязаны ўмацніць кантроль за аковай працы на вытворчасці, выкананне планаў жыллёвага будаўніцтва, размеркаваннем жыллоўчы, за работай прадпрыемстваў гандлю і грамадскага харчавання, медыцынскай і камунальнаму абслугоўванню працоўных. Важнай задачай прафсаюзаў з'яўляецца разгортванне выхавальнай работы ў масах, паліпшэнне дзейнасці культурна-асветных устаноў.

Праграма камуністычнага будаўніцтва, якую намчае наша партыя на гэтыя сямігадовыя, адкрывае найшырэйшую прастору для актыўнасці і росту творчай ініцыятывы і самадзейнасці маладога пакалення і яго авангарда — Ленинскага камсамола. Камсамольцы закліканы і ў далейшым паказваць моладзі ўзоры самааданай працы. Кожная камсамольская арганізацыя павінна стаць баявым жыццёвым калектывам, пэсна звязаным з моладдзю. Камсамолу трэба будзе прыняць актыўны ўдзел у прамысловым, жыллёвым і культурна-бытвым будаўніцтве, у барацьбе за далейшае развіццё сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, за асабнае прыродных багатстваў новых раёнаў краіны.

Асабліва ўвагу партыйным і камсамольскім арганізацыям неабходна ўдзяляць фарманню камуністычнага светапогляду моладзі, выхаванню актыўных, свядомых будоўнікоў камуністычнага грамадства, якія беззаветна любяць сваю Радзіму, умеюць жыць і працаваць па-камуністычнаму.

Галоўная задача Камуністычнай партыі і савецкага народа заключаецца ў тым, каб забяспечыць безумоўнае выкананне сямігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі. Ажыццяўленне задач, пастаўленых партыяй і ўрадам на бліжэйшае сямігадовое, будзе мець велізарнае значэнне для далейшага ўмацавання магутнасці нашай краіны. Выкананне сямігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі СССР, асноўным напрамкам якога з'яўляецца мірнае развіццё эканомікі і ўдзел у дабрабыту народа, будзе разам з тым яшчэ больш умацоўваць абароназдольнасць краіны, павышаць яе гатоўнасць даць знішчальны адпор любым змахам імперыялістычных агрэсараў на вялікія заваявы сацыялізму. Паспехі мірнага гаспадарчага будаўніцтва СССР і ўсіх краін сацыялізма з'яўляцца новым выражэннем пераваг сацыялізму перад капіталізмам, яшчэ больш павялічаць прыцягальную сілу вялікіх ідэй марксізма-ленинізма.

Савецкі народ у ходзе сацыялістычнага будаўніцтва здзейсніў вялікія, прызначаны ўсім светам працоўныя подзвігі. ХХІ з'езд Камуністычнай партыі выказае цвёрды ўпэўненасць, што ўступленне нашага грамадства ў перыяд разгортвання камуністычнага будаўніцтва выклікае да жыцця магутную хвалю працоўнага энтузіязму, новыя формы ўсенароднага спаборніцтва за выкананне і перавыкананне сямігадовага плана, азнамяюцца выдатнымі перамогамі.

Намячаемая партыяй велічная праграма камуністычнага будаўніцтва адкрывае перад савецкім народам шырокія і светлыя перспектывы руха да камунізму. Наша запавятная мэта ўжо блізка. Нам трэба будзе праісці рашучы этап у мірным эканамічным спаборніцтве з капіталізмам, за найкарэйшым тэрмінам выйграць гэтыя спаборніцтва. У нас ёсць усё неабходнае, каб узяць гэты рубіж. І калі мы вырашым гэтыя задачы і выйдзем на новыя прасторы, тады будзе лягчэй ісці ўперад. У імя вялікай мэты пабудовы камунізму можна і трэба добра папрацаваць.

Пракладваючы шлях да камунізму, савецкі народ ідзе ў цесным адзінстве з народамі ўсіх краін сацыялістычнага лагера. З кожным днём мацее магутны лагерь сацыялізма. Дзікі камунізм стаў вялікай сілай сучаснасці.

ХХІ з'езд Камуністычнай партыі з'яўляецца да ўсіх працоўных нашай вялікай Радзімы з заклікам да актыўнай барацьбы за выкананне і перавыкананне сямігадовага плана. З'езд поўна ўпэўненасці, што рабочыя, калгаснікі, савецкая інтэлігенцыя зробяць усё для таго, каб яшчэ больш умацоўваць магутнасць нашай сацыялістычнай дзяржавы, ажыццявіць камуністычныя ідэалы, напісаныя на перамоганосным сцягу марксізма-ленинізма.

Савецкі геральдычны народ, кіруючы Камуністычнай партыяй, усеўвядзе ідзе ўперад, ствараючы самае лепшае і самае справядлівае грамадства на зямлі — камуністычнае грамадства.

Велічныя перспектывы

Новы сямігадовы план далейшага развіцця народнай гаспадаркі СССР, аднадушна ўхвалены нашым народам і аднаголасна прыняты на ХХІ з'ездзе КПСС, надае вялікую ўвагу будаўніцтву культурна-асветных устаноў, асабліва на вёсцы. Велічныя перспектывы гэтага плана адкрываюць шлях далейшаму развіццю культурна-асветнай работы.

У нашай вобласці намечана пабудаванне на працягу трох год клубы на цэнтральнай і сярэдняй частках калгаса, а да канца сямігаддзя — на ўсіх буйных бригадах. У 1958 г. у вобласці пабудавана звыш ста калгасных клубы, больш 40 яшчэ будуюцца.

Многія калгасы ўзводзяць па некалькі клубных будынкаў, забяспечваюць іх неабходным інвентарам і абсталяваннем. Напрыклад, у калгасе імя Кірава Рачыцкага раёна пабудавана пяць бригадных клубы. Паміжнікамі электрыфікаваны, абсталяваны мябеллю, настольнымі гульнямі, ёсць радыё і клубныя бібліятэкі. Цяпер тут узводзяцца будынкі клубы і ў астатніх бригадах.

Частка дзяржаўных клубных устаноў у бліжэйшыя гады будзе перададзена калгасам. Звыш 330 клубных устаноў, размешчаных у цэнтры сельскіх Саветаў, на працягу 1959—1961 гг. будуць рэарганізаваны ў сельскія дамы культуры і бібліятэкі.

Органы культуры вобласці разам з мясцовымі партыйнымі, савецкімі і камсамольскімі арганізацыямі будуць дамагацца, каб кожная ўстанова культуры як у горадах, так і на вёсцы была прыгодным для шырокіх мас працоўных. Немалявае значэнне ў сувязі з гэтым мае выхаванне нашых устаноў культуры. І тут многа моцных асяцячых сіл калгас і саўгасы. Мы прыем усё захавалі, каб кожны клуб, кожная бібліятэка нашай вобласці была абсталяваная належнай мябеллю, мелі музичныя інструменты, прыёмнікі, тэлевізары.

Сямігадовы план адкрывае шырокія перспектывы развіцця кінасеткі. Сёння ў нашай вобласці працуе многа дзяржаўных і прафсаюзных кінастудыяў. Дзяржаўная кінасетка налічвае 42 гарадскіх і

На новабудуёй, у масы!

Калектыву Беларускага дзяржаўнага народнага хору з глыбокай увагай і радасцю сачыў за работай нечарговага ХХІ з'езду КПСС. Асабліва вялікі водгук і незвычайнае натхненне выклікаў у нашых актывістаў даклад тав. М. С. Хрушчова аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гг., дзе пастаўлены цэлы рад пытанняў і перад работнікамі мастацтва.

Вырашыўшы адказаць канкрэтнымі справамі на патрабаванне партыі быць бліжэй да жыцця, мы прынялі дадатковы абавязанасць па арганізацыі шырокай канцэртнай работы ў глыбінных раёнах рэспублікі. У 1959 г. — першым годзе сямігадовага сямігадовага — Народны хор намерыны абслужыць канцэртамі працоўных асноўных беларускіх новабудуёў — Полацкага нафтаперагоннага завода, Старобінскага калійнага камбіната, Бярозаўскай ДРЭС і значна павялічыць колькасць канцэртных выступленняў у калгасах і саўгасах.

Звыш зааперджанага рэпертуарнага плана мы будзем сістэматычна рыхтаваць новыя харавыя творы беларускіх кампазітараў, а таксама танцавальныя нумары. Намы артысты-камсамольцы баруць шэфства над мастацкай самадзейнасцю трактараўзаводу і будоўнікоў Старобінскага калійнага камбіната, каб дапамагчы ім у павышэнні харавой і музичнай культуры. Такую ж метадэчную дапамогу творчы калектыв будзе аказваць самадзейным артыстам і ў час сваіх гастрольных паездак па раёнах Беларусі.

І. ЛІСОУСНІ,
дырэктар Беларускага народнага хору,
Г. ЦІТОВІЧ,
мастацкі кіраўнік, народны артыст БССР.
М. СТАЛЬМАХОВА,
начальнік Гомельскага абласнага ўпраўлення культуры.

НЕЧАРГОВЫ ХХІ З'ЕЗД КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ САВЕЦКАГА САЮЗА

Дзённік з'езду

Ранішняе пасяджэнне 3 лютага

3 лютага на нечарговым ХХІ з'ездзе Камуністычнай партыі Савецкага Саюза працягвалася абмеркаванне даклада тав. М. С. Хрушчова. На ранішнім пасяджэнні, якое пачалося пад старшынствам **З. Т. Сердэна**, выступілі: Міністр абароны СССР, маршал Савецкага Саюза **Р. Я. Малиноўскі**, член Прэзідыума ЦК КПСС **Ф. Р. Козлоў**,

кандыдат у члены Прэзідыума ЦК КПСС **М. І. Пярэжкін**, Міністр вышэйшай адукацыі СССР **В. П. Елюцін**.
Затым з'езд вітаў першы сакратар ЦК Туркменскай Камуністычнай партыі **Махамед Зянофа**.

С. Намалава, з прамовамі выступілі: член Прэзідыума ЦК КПСС **О. В. Куусінен**, першы сакратар ЦК Кампартыі Таджыкістана **Т. Ульдзінабаў**, старшыня Сталінскага саўнаргаса **І. І. Дзядым** і акадэмік **І. В. Мурчаў**.

Пасля кароткага перапынку на пасяджэнні, якое аднавілася пад старшынствам

Вячэрняе пасяджэнне 3 лютага

Вячэрняе пасяджэнне 3 лютага адкрылася пад старшынствам **К. Т. Мазаўрава**. На пасяджэнні выступілі ў спрэчках першы сакратар ЦК Кампартыі Літвы **А. Ю. Січэкус**, першы сакратар ЦК Кампартыі Туркменіі **Д. Д. Караев**, намеснік Старшыні Савета Міністраў СССР, старшыня Дзяржаўнага Камітэта Савецкай Народнай Гаспадаркі **І. І. Кузьмін**, пра-

дэкан Акадэміі навук СССР **А. Н. Несмелнаў**, першы сакратар ЦК Кампартыі Арменіі **С. А. Таўмасян**, старшыня калгаса імя Камінтэрна Тамбоўскай вобласці **Е. І. Андэрава**.

Г. Хош, член Палітбюро ЦК Камуністычнай партыі Аўстраліі **Эдвард Хіл**, старшыня ЦК Камуністычнай партыі Грэцыі **Апостас Грозас**, Генеральны сакратар ЦК Камуністычнай партыі Мексікі **Дзінісіо Зыніна**.

На вячэрнім пасяджэнні з'езд вітаў Генеральнага сакратара Нацыянальнага савета Камуністычнай партыі Індыі **Адмой**

дэкан Акадэміі навук СССР **А. Н. Несмелнаў**, першы сакратар ЦК Кампартыі Туркменіі **Д. Д. Караев**, намеснік Старшыні Савета Міністраў СССР, старшыня Дзяржаўнага Камітэта Савецкай Народнай Гаспадаркі **І. І. Кузьмін**, пра-

У заключэнне пасяджэння была выбрана камісія па выпрацоўцы праекта рэзалюцыі па дакладу М. С. Хрушчова.

Ранішняе пасяджэнне 4 лютага

4 лютага восьмым днём працягваў сваю работу нечарговым ХХІ з'езд Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Ранішняе пасяджэнне пачалося пад старшынствам тав. **М. С. Хрушчова**.

На ранішнім пасяджэнні з'езд вітаў сакратара ЦК Кампартыі Бельгіі тав. **Жан Блом**, старшыня Кампартыі Швецыі тав. **Хільдэвіг Хагберг**, Генеральны сакратар Нацыянальнага Камітэта Рабочай праграмаўскай партыі Канады тав. **Цім Бан**, Генеральны сакратар ЦК Кампартыі Чылі тав. **Луіс Нарвалан**, Генеральны сакратар ЦК Кампартыі Эквадора тав. **Педра Антонія Саад** і Генеральны сакратар ЦК Кампартыі Пёльона тав. **Піер Кейнман**.

О. В. Куусінен. Выступілі першы сакратар Стаўрапальскага крайкома партыі тав. **І. К. Лебедзев**, намеснік Старшыні Савета Міністраў СССР тав. **Д. Ф. Усцінаў**, першы сакратар Сталінградскага абкома партыі тав. **І. К. Жагалін**.

На пасяджэнні выступілі доследнік-палыграфіст калгаса «Заветы Ленина» Курганскай вобласці тав. **С. С. Мальцаў**, першы сакратар Прыморскага крайкома партыі тав. **Т. Ф. Штынаў**, старшыня Камітэта Дзяржаўнай бяспекі пры Саевеце Міністраў СССР тав. **А. Н. Шаленін**.

На аднавіўшыся пасля кароткага перапынку пасяджэнні старшынстваваў тав.

Затым з'езд вітаў сакратара ЦК Кампартыі Лівана тав. **Нікола Шаў**, член ЦК Кампартыі Нідэрландаў тав. **Наан Вольф** і Генеральнага сакратара Кампартыі Калумбіі тав. **Хільберта Віейра**.

Вячэрняе пасяджэнне 4 лютага

На вячэрнім пасяджэнні з'езду 4 лютага, якое праходзіла пад старшынствам **П. М. Паспелава**, працягвалася абмеркаванне даклада тав. М. С. Хрушчова. Першы сакратар Саратаўскага абкома партыі тав. **Г. А. Дзясніцкі** адзначыў, што ажыццяўленне сямігадовага плана зробіць яшчэ больш багатай нашу краіну. На карце Савецкага Саюза цэлыя ўчасткі з'явіліся раёна, дзе не намячалася б развіццё прадукцыйных сіл. У буйны прамысловыя цэнтры ператворыцца за сямігадовы Саратаўскі эканамічны раён. У 1965 годзе выпуск прадукцыі хімічнай прамысловасці павялічыцца тут і ў 18 разоў.

На пасяджэнні выступілі доследнік-палыграфіст калгаса «Заветы Ленина» Курганскай вобласці тав. **С. С. Мальцаў**, першы сакратар Прыморскага крайкома партыі тав. **Т. Ф. Штынаў**, старшыня Камітэта Дзяржаўнай бяспекі пры Саевеце Міністраў СССР тав. **А. Н. Шаленін**.

На аднавіўшыся пасля кароткага перапынку пасяджэнні старшынстваваў тав. Міністраў СССР па хіміі тав. **В. С. Фёдарав**.

Пасол СССР у Кітайскай Народнай Рэспубліцы акадэмік **П. Ф. Юдзін** значную частку сваёй прамовы прысвяціў гварэтым пытанням, пастаўленым у дакладзе тав. М. С. Хрушчова. Выступіўшы затым дырэктар Уральскага завода цяжкага машынабудавання **В. В. Кротав** адзначыў, што на аснове прапановы, выслушаных у ходзе абмеркавання тавіскага даклада тав. М. С. Хрушчова, складаны праект павелічэння магутнасці завода ў паўтара раза.

На аднавіўшыся пасля кароткага перапынку пасяджэнні старшынстваваў тав. Міністраў СССР па хіміі тав. **В. С. Фёдарав**.

Аб хуткім росце прамысловасці Варонежскай вобласці гаварыў першы сакратар абкома партыі **А. М. Шольнінаў**. Прэзідант Акадэміі навук Казахскай Рэспублікі **Н. І. Сатпаев** гаворыць аб невячаральных багатах непраўд Казахстана. Акадэмік **Сатпаев** уносіць рад прапанов па далейшаму яшчэ больш шырокаму выкарыстанню мінеральных багатстваў рэспублікі.

Ранішняе пасяджэнне 5 лютага

Ранішні 5 лютага на пасяджэнні нечарговага ХХІ з'езду Камуністычнай партыі Савецкага Саюза было прадоўжана абмеркаванне даклада таварыша М. С. Хрушчова аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады. Пасяджэнне пачалося пад старшынствам тав. **Ф. Р. Козлоў**.

У спрэчках выступілі першы сакратар Кіеўскага абкома партыі тав. **П. Е. Шалест**, першы сакратар Осекага абкома партыі тав. **Е. П. Калычэўскі**, віцэ-прэзідант Акадэміі навук СССР тав. **Н. В. Аспраўцінаў**, першы сакратар Якунскага абкома партыі тав. **С. З. Барысаў**, старшыня праўлення Усеагульнага Таварыства па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў тав. **М. Б. Міцін**.

У заключэнне вячэрняга пасяджэння з прынятымі да з'езду афармленымі Генеральнага сакратара ЦК Кампартыі Італіі тав. **Самуіл Мінініні**, сакратар ЦК Кампартыі Баліі тав. **Луіс Тэльвара**, Генеральны сакратар Швейцарскай партыі працы тав. **Эдгар Воог**, член ЦК Аляндскай сацыялістычнай партыі Ісландыі тав. **Нрысцін Андэрсан**, член Палітбюро Камітэта Кампартыі Новай Зеландыі тав. **Уіфрыд Манара**.

Старшыняўчыце паведамляе, што для ўдзелу ў спрэчках заісалясі 171 чалавек, выступілі 86 дэлегатаў. Уносіцца прапанова спыніць спрэчку па дакладу аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады. Гэтая прапанова прымаецца.

Пасля кароткага перапынку пасяджэнне аднавілася пад старшынствам тав. **Д. С. Палісанага**.

Умовы для вырашэння іншых спрэчных пытанняў і будзе садзейнічаць забяспечэнню бяспекі ў Еўропе, а значыць, і ва ўсім свеце.

З заключным словам выступіў цэла сустрэты дэлегатамі і гасцамі Першы сакратар ЦК КПСС, Старшыня Савета Міністраў СССР тав. **М. С. Хрушчов**.

На нашым з'ездзе, паведамляе М. С. Хрушчов, прысутнічаюць дэлегаты 72 зарубіжных камуністычных і рабочых партый. Ад імя з'езду ён выказае шчырую падзяку братам камуністам і рабочым партыям за прынятыя і сабрэўскія пажаданні пашухаў Камуністычнай партыі і народам Савецкага Саюза.

Вялікую ўвагу тав. М. С. Хрушчов аддае пытанню аб спыненні выпрабаванняў атамнай і вадароднай зброі і пацвярджэ жаданне Савецкага Саюза дамагацца пагаднення аб спыненні аядзерных выпрабаванняў як мага хутчэй.

Абмеркаванне кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965 гады на з'ездзе, які ў ходзе падрыхтоўкі да з'езду, паказала, гаворыць тав. М. С. Хрушчов, што ўся наша партыя, увесь савецкі народ аднадушна адрабры сямігадовы план і поўнаму рашучасці ператворыць яго ў жыццё.

Далей тав. М. С. Хрушчов адзначае, што ў рабоце з'езду выказаана воля партыі, усяго савецкага народа ператварыць у жыццё планы камуністычнага будаўніцтва, выказаана жаданне зрабіць усё для таго, каб захаваць мір, забяспечыць мірнае суіснаванне краін з рознымі сацыяльнымі сістэмамі. У гэтым — важнейшая характэрная рыса ХХІ з'езду.

Заканчваючы сваю прамову, тав. М. С. Хрушчов гаворыць, што нашай партыі, генералнаму савецкаму народу прадстаіць здзейсніць вялікія справы. Выкананне сямігадовага плана ўзіме нашу краіну на такую вышыню, што ні ў кога не застаіцца ніякіх сумненняў у вялікіх перавагах камунізму перад аджываючым свой век капіталізмам.

Пасля кароткага перапынку пасяджэнне аднавілася пад старшынствам тав. **Д. С. Палісанага**.

Спыніўшыся на некаторых пытаннях сучаснага міжнароднага становішча і выказаўшы неахвотна ўпэўненасць у неабходнасці перадага захавання прынцыпаў мірнага суіснавання, М. С. Хрушчов падкрэслівае, што Савецкі Саюз паслядоўна пастойліва праводзіў і будзе праводзіць міралюбівую знешнюю палітыку. Ажыццяўленне сямігадовага плана адзірае вялікую ролю ў вырашэнні кароннай праблемы сучаснасці — захавання ўсеагульнага міру. Мы хочам спаборнічаць з капіталістычнымі краінамі на мірнай арэне.

Пасля заключнага слова таварыша М. С. Хрушчова, якое было выслушана з вялікай увагай і неаднаразова перапыналася бурнымі апладысментамі, аднаголасна была прынята рэзалюцыя па дакладу аб кантрольных лічах развіцця народнай гаспадаркі СССР на 1959—1965

